

КРЕУА ІНСОГНІТА №2 2019

АЛЬМАНАХ



КРЕВІ ІНСОГНІТІ

АЛЬМАНАХ

заснаваны ў 2018 годзе

Выпуск 2

Мінск
Альфа-кніга
2019

«Чорны лебедзь» Крэва	3
Нашы аўтары	4
Пульс замка	
Андрэй Шулаеў	
Колькі пытанняў датычна кансервацыі Крэўскага замка	5
Крэўскі дыярыуш	
Алег Дзярновіч	
Крэўскі летнік – 2018: працяг традыцыі і навацый	9
Рэха вайны	
Владимір Богданов	
Замок на передовой	13
Аляксей Друпаў	
Нямецкая фартыфікацыя Першай сусветнай вайны ў Крэве і ваколіцах	38
Археалагічныя экспкурсы	
Алег Дзярновіч	
Юрава гара: сакральны аб'ект і археалагічны помнік	49
Погляд архітэктара	
Андрэй Шулаеў	
Комплексная інтэрпрэтацыя культурнага ландшафту Крэва	63
Краязнаўчая варта	
Ірина Паўловіч	
Спазнанне Прыгожага праз народнае ткацтва (вынікі экспедыцыі РМГА «СЭТ» у Крэва і ваколіцы ад 2018 года)	82
Павел Булаты	
Выправа ў ваколіцы Крэва (вольныя нататкі па выніках экспедыцыі РМГА «СЭТ» у Крэва і ваколіцы ад 2018 года)	88
На крэўскіх гарышчах	
Вольга Сямашка	
Гісторыя Карла Шульмана, які нарадзіўся ў Крэве	95
Дадаткі	
Дадатак 1 да артыкула «Юрава гара: сакральны аб'ект і археалагічны помнік».....	105
Дадатак 2 да артыкула «Комплексная інтэрпрэтацыя культурнага ландшафту Крэва»	108
Дадатак 3 да артыкула «Спазнанне Прыгожага праз народнае ткацтва (Вынікі экспедыцыі РМГА «СЭТ» у Крэва і ваколіцы ад 2018 года)	111

Алег Дзярновіч


ЮРАВА ГАРА: САКРАЛЬНЫ АБ'ЕКТ І АРХЕАЛАГЧНЫ ПОМНІК

Юрава гара як ландшафтны і сакральны аб'ект

Юрава гара – ландшафтны аб'ект, які з'яўляецца адной з найвышэйшых крапак Крэва (255 м; каардынаты: $54^{\circ}18'25''\text{N}$ $26^{\circ}17'4''\text{E}$) і знаходзіцца ў паўднёвы-усходнім кірунку ад Крэўскага замка (Іл. 1, Іл. 8 Дадатку 1).

Юрава гара прысутнічае на картах, складзеных у 1851 г. – «Подробный план казенного имения Крево Виленской губернии Ошмянского уезда. Составленный в 1851 году»¹ (Іл. 2 Дадатку 1) і 1869 г. – «План принадлежащий к казён. имению Крево усадеб. земель Виленской губернии Ошмянского уезда Кревской волости»² (Іл. 3 Дадатку 1).

На планах 1851 і 1869 гадоў Юрава гара пазначана пад № 180, а каля яе паўночна-заходній падэшвы бачна пляцоўка № 391 – верагодна, кар'ер, з якога здабывалі пясок. Непасрэдна ж паміж Юравай гарой і замкам, паводле плану 1869 г., знаходзіліся землі Барунскага



Іл. 1. Сітуацыйны план размяшчэння
Юравай гары і Крэўскага замка.
Выканіроўка з генплану Крэва.
Паводле навуковай справаздачы, 2013

¹ Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Літоўскі дзяржаўны гісторычны архіў) (далей – LVIA). F.525.

Ap.2. B. 1986; Jankauskas, Vlادимантас. Krèvos pilies ikonografija: tarp romantizmo ir dokumentikos// Lietuvos pilys. Nr.5, 2009. P.28. Nr.5.


² Дзярновіч А.І. Лёс Крэва / А.І. Дзярновіч, А.А. Трусаў, І.М. Чарняўскі. – Мн.: Полымя, 1993. – С. 22. (План захоўваецца ў музеі Крэўскай школы).

кляштару. На плане 1866 г. на гэтым месцы паказаная сажалка («Подробный план вновь снятых усадебных земель местечка Крево Виленской губернии, Ошмянского уезда Кревской волости съёмки произведённой в 1866 году чинами Корпуса Межевщиков. Масштаб 1/42000»)³ (Іл. 4 Дадатку 1).

У часы Першай сусветнай вайны два аб'екты-дамінанты Крэва – замак і Юрава гара – апынуліся на лініі размежавання пазіцыйнай вайны. У замку былі ўладкаваныя пазіцыі нямецкага войска, а непасрэдна да Юравай гары падыходзілі пазіцыі расійскай армii. Аэрафотаздымак 1916 г. паказвае, што акопы размяшчаліся і на самой Юравай гары (Іл. 5). Сляды гэтай лініі акоп мы можам бачыць і сёння на вяршыні Юравай гары. Відавочна, гэтыя акопы знішчылі частку дайняга культурнага слою.

Трэба меркаваць, што менавіта абрыс акопаў быў выяўлены на рэсунку 1929 г. «Выгляд Крэўскага замчышча з сярэдзіны» беларускага мастака Язэпа Драздовіча (Іл. 6)⁴.

Як адна з дамінантаў Крэва Юрава гаратрапіла і на іншы рэсунак Драздовіча,




Іл. 5. Фрагмент аэрафотаздымку Крэва 1916 г.
З архіву аўтара

³ LVIА. – F.525. – Ap. 2. – B.1983; Jankauskas V. Krèvos pilies ikonografija. P. 28, Nr. 6.


⁴ Язэп Драздовіч. Альбом-манаграфія / Укл. Мікола Купава. Мн.: Беллітфонд, 2002. № 160, с. 87.

выкананы летам 1929 г. «Крэўскае замчышча. Агульны выгляд», які падае перспектыву замка з заходніх пагоркаў мястэчка (Іл. 7)⁵.

Апроч якасці слугавання ландшафтнай дамінантай Юравая гара выконвала ў Крэве яшчэ адну функцыю – ў мясцовых паданнях дадзены пагорак фігуруе як кульставы дахрысціянскі (паганскі) аб'ект. У 1871 г. мясцовы праваслаўны святар Дзяменці Плаўскі ў сваіх краязнаўчых нататках звязваў Юраву гару са святым Юр'ем і з адпаведным адзначэннем свята Юр'я, апекуна свойскай жывёлы і раллі, ахойніка вясны і ўраджаю. Юр'я – адно з найбольш адметных святаў земляробчага календара, абстаўлена шэрагам урачыстых абрадавых дзеянняў. Паводле Плаўскага, уnoch з 23 красавіка мясцовыя



Іл. 6. Язэп Драздовіч. «Выгляд Крэўскага замчышча з сярэдзіны». 1929 г.



Іл. 7. Язэп Драздовіч. «Крэўскае замчышча. Агульны выгляд» 1929 г. Юрава гары знаходзіцца ў правым верхнім куце

⁵ Язэп Драздовіч. Альбом-манаграфія. № 160, с. 87.

маладзёны збіralіся на пагорках і палілі вогнішчы⁶. Плаўскі падркэслівае, што гэтак некалі рабілі і язычнікі, сустракаючы вясну. Варта ўлічыць, што некаторыя абрады паўтараліся ў Крэве да сярэдзіны XIX ст. Крэўскі святар і краязнавец нават падаваў у сваіх нататках песню пра Юр'ю:

«Где ты, Юрій, урасіуся,
Где ты, Юрій, умачіуся?
По горахъ, по межахъ ходзячи,
Людское жито родзячи,
Удалосья жито, удалосья,
Въ одзинъ бочокъ слеглося.
Дай же, Боже, на лето
Лепше жито за гэто.
Дай же, Боже, господару жици,
Хлебъ-соль поживаці
И пьяныхъ не забываваці⁷.

Легендарнасць Юравай гары зафіксаваная і сучаснымі краязнайцамі. Аляксандр Камінскі падае наступныя мясцовыя паданні:

«Адны вам распавядуць пра хлопца Юрку, якому загадалі за нейкую правіннасць нацягаць шапкай гару, вышэйшую за замак. І як усе здзівіліся, калі гэта работа была выканана за адну ноч. Ад іншых людзей можна пачуць пра другога Юрыйя. Таму, быццам бы, прыснілася, што на гары ля замка закопана золата. Прачнушыся, Юрый кінуўся на пошуки скарба. Залез на гару і пачаў там ліхаманкава капаць. Капаў-капаў, пакуль не заглынуў яго пясчаны вір, што ўтварыўся на дне ямы»⁸.

Ужо ў канцы XX – пачатку XXI стст. Юрава гара стала месцам прыцягнення разнастайных грамадскіх ініцыятываў, як фотапленэр «Юрава гара», рэканструкцыі святаў развітання з зімой ці ўрачыстыя святкаванні дзён каранацый

Міндоўга Гродзенскім абласным аў'яднаннем літоўцаў «Тевуне»⁹.

Атрымала апісанне Юрава гара і ў сучаснай гістарычнай прозе. Мова ідзе пра гістарычную аповесць Юрыйя Татарына-ва, якая так і называецца «Юрова гора»¹⁰. У гэтым творы белетрыст апісвае часы нападаў крымскіх татараў і ў самымі канцы аповесці дае сваю мастацкую інтэрпрэтацыю паходжання назвы ўзвышша:

«В том же день, в полдень, на Перун-горе состоялись похороны. Пана Юрия одели в белые одежды. На пояс ему подвязали дорогую саблю, а в гроб, по старому обычаю, положили сагайдак, арбалет и пару соколов. Чуть ниже, под горой, похоронили Жибинтея и всех, кто с ним погиб, в том числе и несчастного Прокишу. На каждой могиле поставили по высокому деревянному кресту.

Так древняя гора обрела новый вид. Крест на ее вершине стал не только символом событий, произошедших в Крево, но и знаком, вселявшим в каждого, кто обращал на него взор, уверенность и силу. С тех пор так и закрепилось за горой название - Юрова гора...»

Фактычна мы маєм ситуацыю, калі вакол Юравай гары нарадзілася новая міфалогія, якая прапісвае гэты аў'ект не толькі ў памяці мясцовых жыхароў, але і робіць яго яшчэ адной адметнасцю сярод падобных аў'ектаў у Беларусі.

Археалагічныя даследаванні

Разважаючы пра ролю Юравай гары ў гістарычна-тапаграфічнай структуры Крэва, варта ўлічваць яшчэ адно назіранне – размяшчэнне гэтага аў'екту непадалёк ад Крэўскага замку, якое цягне за сабой версію пра магчымае ўключэнне Юравай гары ў абарончую сістэму замка.¹¹

⁶ Плавский, Дементий. Местечко Крево: историкоэтнографический очерк. Вильно: Б. и., 1871. 67 с.; Камінскі, Аляксандр. Галасы нашых продкаў. Духоўная спадчына Крэва. Крэва, 2013. С. 7–8.

⁷ Публікуеца ў правапісе арыгіналу – аўт.

⁸ Камінскі, А. Сляды знікалі пад замлёй... Крэва, 2012. С. 10.

⁹ У перакладзе з сучаснай літоўскай мовы «Тевуне» азначае «Радзіма» – рэд.

¹⁰ Тагарынов, Юрий. Юрова гора. Минск: Регистр, 2013. 67 с.

¹¹ Дзярнавіч А. І., Трусаў А. А., Чарняўскі І. М. Лёс Крэва. С. 5–6.

Археалагічныя даследаванні сезо́ну 2011–2012 гг. мусілі даць на пытанне наўнасці на аб'екце культурна-га слою і, адпаведна, станоўчага адказу на пытанне аб мэтазгоднасці ўключэння Юравай гары ў плануемую ахоўную зону гістарычнага цэнтра Крэва.


Даследаванні праводзіліся экспеды-цыяй Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў супрацоўніцтве з Мясцовым дабрачынным фондам «Крэўскі замак». Архітэктурныя малюнкі і схемы выкананы архітэк-тарам Андрэем Шулаевым.

У сезоне 2011 г. на паўночна-за-ходнім схіле вяршыні Юравай гары быў закладзены выведкавы шурф (№ 4)¹² памерам 2 x 2 м, арыентаваны па ба-ках свету. Выяўленыя археалагічныя артэфакты XIV–XVIII стст. і сляды пад-муркавай канструкцыі (Іл. 9 Дадатку 1) дазволілі запланаваць на наступны се-зон больш маштабныя раскопкі.


У жніўні 2012 г. было распраца-ва-на дадаткова яшчэ 3 квадраты памерам 2 x 2 м кожны¹³. У выніку з аб'яднан-нем з шурфам 2011 г. агульная плошча раскопу склала 16 кв. м. Раскоп скла-даецца з чатырох квадратаў з нумара-цияй ад № 1 да № 4 (Іл. 10, 11); былы Шурф № 4 (2011 г.) быў перанумара-ваны як квадрат № 1. Нівеліровачныя адзнакі рабіліся паводле Балтыйскай сістэмы вышыніяў (прывязка зробле-на з дапамогаю тапаграфічных планаў мясцовасці).

Стратыграфія раскопу наступная (Іл. 12–20):

Зверху знаходзіцца слой гумусу таўшчынёй 10–15 см, насычаны вугол-лем і асколкамі снарадаў Першай Су-светнай вайны (Іл. 21 Дадатку 1).








Іл. 10. Сітуацыйны план раскопу на вяршыні Юравай гары.
Паводле навуковай справаздачы, 2013




Іл. 11. План раскопу на вяршыні Юравай гары.
Паводле навуковай справаздачы, 2013

¹² Дзярновіч А. І. Справаздача па археалагічных даследаваннях (раскопках) у в. Крэва Смаргонскага р-на Гродзенскай вобл. у 2011 г. / ЦНА НАН Беларусі. – ФАНД. Воп. 1. Арх. № 3127. – С. 17–19.


¹³ Дзярновіч А. І. Справаздача па археалагічных даследаваннях (раскопках) у в. Крэва Смаргонскага р-на Гродзенскай вобл. у 2012 г. / ЦНА НАН Беларусі. – ФАНД. Воп. 1. Арх. № 3139. – С. 1–47.

	- земная поверхня		- вапна
	- гумус		- бетон, цемент
	- галька		- малярк
	- чорны слой		- белы слой
	- цемна-шэры слой		
	- светла-шэры слой		
	- глина		
	- суглінак		
	- камяні		
	- жвір		
	- бітая цэгla		
	- пласт вуголля/украпленні вуголля		
	- дрэва/папаленae дрэва		
	- сучаснае будауницае смецце/мяжа перакону		
	- цэгla (пальчатка, клінкер, сучасная)		
	- пашкоджаная цагляная муроука		


Іл. 12. Умоўныя пазначэнні




Ил. 13. Профілі D3-C3-B-A-D3 (квадрат № 1)




Ил. 14. Профілі C3-B-C-B2 (квадраты № 1, 2, 4)




Ил. 15. Профілі B-C-D-A-B (квадрат № 2)




Ил. 16. Профілі A2-D-C-B2-A2 (квадрат № 4)




Ил. 17. Профілі C1-B1-A-D-C1 (квадрат № 3)



Ил. 18. Профілі D3-A-D-A2 (квадраты № 1, 2, 4)



Іл. 19. Профілі B1-A-B (квадраты № 3, 2)



Іл. 20. Профілі C1-D-C (квадраты № 3, 2)

Ніжэй залягае цёмна-шэрага пласт таўшчынёй усярэднім 20–30 см (таўшчыня можа вагацца ад 12 да 75 см), у якім сустракаюцца вуголлі, металічныя фрагменты снарадаў і шрапнелі часоў Першай сусветнай вайны (Іл. 32 : 11), дробныя фрагменты керамікі XVI–XVIII стст., якой выяўлена 85 фрагментаў.

Таксама было знайдзена пяць фрагментаў венцаў керамічных начынняў XIV–XV стст. з дамешкамі жарствы. Апроч таго, у гэтым пласце выяўлены металічныя вырабы: шэсць каваных цвікоў XV–XVIII стст. (Іл. 32 : 4–8), наяўнасць якіх сведчыць на карысць існавання драўлянай пабудовы на выяўленым каменным падмурку. Знайдзены таксама цвік-«падкавяк» XV–XVII стст. (Іл. 32 : 3). У квадраце 3, непасрэдна ў пласце, сустракаюцца дробныя фрагменты цэглы. У паўночна-ўсходнім куце квадрата 3 (A), над камяніямі падмурка, назіраецца канцэнтрацыя фрагментаў непаліваных гаршчкоў XVI–XVIII стст. Усяго сабрана 26 фрагментаў. На камяніах падмурка

знойдзены бронзавы гузік XVIII ст. (Іл. 32 : 2) (уровень 254,89 м), а таксама 3 каваных цвікі XVII–XVIII стст. У цэнтральнай частцы раскопу (квадраты 2 і 3, куты D і C) знаходзіцца пласт, што насычаны вуголлем. Гэты пласт перакрывае каменныя канструкцыі, выяўленыя ў раскопе. Дапушчальна, што гэта значна перакапаны і перамяшаны пласт, які ўтварыўся ўжо пасля разбурэння будаўнічай канструкцыі.

У паўночна-ўсходній частцы раскопу (квадраты 1 і 2) пад цёмна-шэрым знаходзіцца светла-шэры пласт, таўшчыня якога вагаецца ад 5 да 20 см (Іл. 27 Дадатку 1).

Гэты пласт зусім адсутнічае на камянях выяўленага падмурка ў паўднёва-заходнім куце (D). Ва ўсходній частцы раскопу (кут C) і ўвогуле ў паўднёвой частцы раскопу светла-шэры пласт залягае пад праслойкай вуголля. У гэтым пласце сустракаецца будаўнічае смецце – фрагменты цэглы, жквір, пласт насычаны фрагментамі рошчыны. Урошчыне трапляюцца фрагменты

дрэва. У паўночным і ўсходнім профілях выяўлены будаўнічыя ямы (пад закладанне падмурка). Гэты пласт утварыўся пад час выкладання каменнага падмурка.

Мацерык уяўляе сабой светла-жоўты пясок. Камяні выяўленага падмурку залігаюць непасрэдна на мацерыку. У сувязі з тым, што значную частку плошчы раскопу займаюць рэшткі падмурка, на ўзровені мацерыка удалося выйсці не па ўсёй плошчы, пераважна ў заходній і паўднёвой частцы раскопу (квадраты 3 і 4) (Іл. 24, 25).

Рэшткі каменнага падмурку зафіксаваныя ва ўсіх квадратах раскопу, але найбольш выразна ён прасочваецца ў квадратах 3 і 4, бо менавіта ў гэтых квадратах трапляюць абрывы перыметру падмурка (Іл. 11, 24, 25; іл. 28, 30 Дадатку 1). Камяні змацаваны невялікай колькасцю вапнавай рошчыны. У квадраце 3 выяўлена сценка падмурка (таўшчынёй у сярэднім да 60 см), якая цягнецца з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход (Іл. 24; іл. 28, 31 Дадатку 1). Дыяметр камянёў 15–20 см. На поўдзень ад сценкі знаходзіўся завал з камянёў, магчыма, з разбуранага падмурка. У квадраце 4, па-за лініяй падмурка, знаходзяцца два буйнапамерныя камяні (даўжынёй 70 і 80 см) (Іл. 25, іл. 29 і 30 Дадатку 1). Верагодна, пэўны час разбураны падмурак знаходзіўся над узроўнем зямлі – пра гэта сведчыць дэструкцыя падмурка.

Раскрытыя фрагменты падмурка (камяні) не разбіраліся.


Археалагічныя артэфакты

Археалагічныя артэфакты, выяўлены пад час даследавання Юравай гары, прадстаўлены металічнымі і керамічнымі вырабамі.


Металічныя вырабы можна падзяліць на группы: 1) кавальска-слясарную; 2) дэталі касцюма.

Квадрат 4 дае два адметныя жалезныя вырабы ў даволі добрым стане захавання: дэкаратыўную мэблевую накладку (завесу) ад скрынічкі ці куфэрка з круглымі заканчэннямі (Іл. 32 : 12); ключ-адмычку ад

засовак¹⁴ з петлепадобнымі заканчэннямі з абодвух бакоў (Іл. 32 : 13). Дакладна датаваць падобныя вырабы даволі складана,




Іл. 22. План квадрата 1




Іл. 23. План квадрата 2

¹⁴ Падобныя адмычкі: Трусаў А. А., Краўцэвіч А. К., Сагановіч Г. М. Металічныя вырабы з раскопак Лідскага і Мірскага замкаў (XIV–XVIII стст.) // Весці АН БССР. Сер. грам. навук. 1987, № 4. С. 75, 78, Мал. 1–17; Археалогія Беларусі. Т. IV. С. 401, Мал. 168–1.

бояны былі пашыраныя на працягу значнага перыяду – ад XIV да XVIII стст. У Лідскім замку падобны ключ-адмычка датуецца XIV–XV стст.¹⁵ Гэтыя крэўскія жалезныя артэфакты магчыма датаваць XV–XVII стст.



Іл. 24. План квадрата 3



Іл. 25. План квадрата 4

¹⁵ Краўцэвіч А. К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння... С. 125, 127, Мал. 35–10.

У квадраце 2 быў знайдзены фрагмент тонкага клінападобнага ў сячэнні ляза нажа з прамой спінкай (Іл. 32 : 9). Самая шырокая частка ляза гэтага нажа дасягае 2 см. Датаванне па такім фрагменце складанае, можна меркаваць, што нож адносіцца да XVI–XVII стст.


У квадраце 3 быў знайдзены фрагмент невялікага (вышыня 2 см, шырыня 0,7 см) сагнутага дэкарратыўнага жалезнага вырабу – магчыма, гэта дэталь упрыгожвання мэблі (куфэрка?) (Іл. 32: 10).

Самыя масавыя вырабы з металаў – гэта каваныя жалезныя цвікі XV–XVIII стст. Усе яны (9 асобнікаў цэлых і іх фрагменты) знайдзены ў квадраце 2. З іх 8 цвікоў – будаўнічыя (мацевальныя). Усе гэтыя цвікі ў сячэнні прамавугольныя ці, радзей, квадратныя (Іл. 32: 4–8). Даўжыня цвікоў вагаеца ад 7 да 9 см. У двух цвікоў захаваліся плешкі – яны маюць чатырохкутную і шматгранную форму адпаведна. Менавіта гэтыя цвікі квадратныя ў сячэнні (Іл. 32: 4–5). Адзін з цвікоў мае прамавугольны ў сячэнні стрыжань, які паступова пераходзіць у піраміdalныя каплялюшыкі (Іл. 32: 3). Гэта невялікі па памерах цвік – 3,2 см у даўжыні, разам з загнутым канцом. Выяўлены на Юравай гары цвік нагадвае падкавякі – спецыяльныя цвікі, якімі прыбіваліся да конскіх капытоў падковы. Падобныя падкавякі былі знайдзены раней у Крэўскім замку¹⁶ і могуць быць датаваны XV–XVII ст.

Да дэталяў касцюма належакаць два металічныя гузікі, знайдзеныя у 2012 г. Адзін з іх мае архаічную форму (Іл. 32 : 1) і паводле Ш. Бекцінеева належыць да тыпу «ІІб пляската-выпуклага»¹⁷. Такія круглыя гузікі з аднаго боку маюць пляскатую паверхню, а з іншага – выпуклу. Пасярэдзіне робіцца адтуліна. Падобныя

¹⁶ Сагановіч Г. М. Кавальска-слясарныя вырабы з раскопак Крэўскага замка // Стародневяковыя старожытнасці Беларусі: Новыя матэрыялі і даследаванні. Мн., 1993. С. 97, 94, мал. 30: 40.

¹⁷ Бекцінеев Ш. І. Некаторыя элементы адзення насельніцтва на тэрыторыі Беларусі ў X–XIV стст. // Весці АН БССР. Сер. грам. навук. 1990. № 4. С. 96–96, мал. 19–24.



Іл. 32. Металічныя вырабы (з указаннем нумароў індывідуальных знаходак)

гузікі часам таксама называюць паўсферычнымі. Дыяметр крэўскага гузіка – 1,8 см, дыяметр адтуліны ў ім – ад 0,8 см (на пляскатай паверхні) да 0,6 см (наверсе выпуклай паверхні); вышыня гузіка – 0,7 см. Геаграфія знаходак паўсферычных гузікаў досыць шырокая – ад Турава¹⁸ і Палацка¹⁹ да Ваўкавыска²⁰. Датуюцца яны перыядам XII–XIII стст. Але ўсе гэтыя гузікі выраблены з косці. Гузік жа з Крэва выраблены з волава. З улікам на архаічную формы і стратыграфію пласта аналізуемы гузік можна папярэдне датаваць XIV–XV стст.²¹

Другі крэўскі гузік сезону 2012 г. адносіцца да зусім іншага тыпу і іншай

храналогіі – гэта грыбападобны круглы гузік з пляскатай паверхні і драцяной пяцелькай (Іл. 32: 2). Гузік выраблены з бронзы, альбо са сплаву, асновай якога была бронза. На вонкавай паверхні гузіка маецца маленькі конусападобны выступ. Дыяметр гузіка 1,4 см. У Магілёве гузікі падобнага тыпу сустракаюцца ў пластах XVIII – пачатку XIX ст.²² У Панямонні падобны тып можа датавацца XVIII ст.²³ Важна адзначыць, што гузік падобнага тыпу быў знайдзены пры раскопках Мікольской царквы ў Крэве ў 2011 г.²⁴ Датуецца XVIII ст.

¹⁸ Лысенко П. Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974. С. 108, мал. 30: 16.

¹⁹ Тарасаў С. В. Палац IX–XVII стст.: Гісторыя і тапаграфія. Мн., 1998. С. 158, мал. 63: 4.

²⁰ Зверуго Я. Г. Верхнєе Понеманье в IX–XIII вв. Мн., 1989. С. 133, мал. 68: 16.

²¹ З'яўленне металічных гузікаў гэтага тыпу ўжо адзначалася: Бекцінёў Ш. І. Некаторыя элементы адзення насельніцтва... С. 99.

²² Марзалюк І. А. Магілёў у XII–XVIII стст. Людзі і рэчы. Мн., 1998. С. 137, 242, Мал. 57: 21–28.

²³ Шаблюк В. У. Сельскія паселішчы Верхняга Панямоння XIV–XVIII стст. Мн., 1996. С. 79, мал. 47: 7.


²⁴ Дзярновіч А. І. Справаздача па археалагічных даследаваннях (раскопках) у в. Крэва Смаргонскага р-на Гродзенскай вобл. у 2011 г. С. 14, Іл. 22: 6; Дзярновіч, Алег. Мікольская царква XVII – XVIII стст. у мястэчку Крэва: гістарычны і архітэктурно-археалагічны даследаванні // Kрева incognita. 2018, № 1. С. 24, 27, іл. 25: 6.

Керамічныя вырабы (посуд)

Керамічныя вырабы ў шурфах на тэрыторыі Юравай гары сезонаў 2011–2012 гг. прадстаўлены пераважна фрагментамі непаліванага посуду. Керамічны посуд выраблены з мясцовай бураватай гліны з рэдкімі дамешкі дробнай жарствы. Знойдзеныя фрагменты – пераважна венчыкі гаршкоў, але сустракаюцца таксама фрагменты донцаў (Іл. 33: 2, 3, 17). Па найбуйнейшым фрагменце (Іл. 33: 2) бачна, што донца фармавалася на ганчарным крузе з падсыпкай буйназярністага пяску. Знаходак, якія б дазвалялі цалкам рэканструяваць профіль, няма.

Храналагічна і тыпалагічна вылучаюцца дзве асноўныя групы венчыкаў гаршкоў.

Да групы I належаць гаршчкі са складана прафіляванымі венчыкамі. Сустракаюцца як наскрозь загартаваныя чарапкі (шэрыя ў зломе), так і з трохслойным абпалам (буравата-шэра-бураватыя). Гэтыя гаршчкі маюць плаўна адцягнутае венца на высокай шыйцы, якое пераходзіць у пакатае і шырокое плечука (Іл. 33: 9, 11). Па краі венца маецца раучук, але ў больш простых версіях гэтай групы гаршкоў такога раучука можа і не быць (Іл. 33: 13). Апошні тып гаршкоў мае амаль цыліндрычнае горла і блізкі да выяўленага на Юравай гары ў 2011 г. у квадраце 1 (Шурф 4) фрагмента венчыка непаліванага гаршчка (Іл. 33: 1). Высокая шыйка венчыка амаль пад прямым кутом пераходзіць у пакатае і шырокое плечука. Падобныя непаліваныя гаршчкі з цыліндрычным горлам вядомыя па матэрыялах Панямонскага рэгіёну і бытавалі



Іл. 33. Фрагменты керамічнага посуду з Юравай гары

там да XVII ст.²⁵ Крэўскі венчык можна датаваць XV–XVI стст.

Непаліваныя гаршчкі групы I вядомыя па матэрыйялах Панямонска-га рэгіёну, яны бытавалі там у XIV–XV стст.²⁶ Больш познія матэрыйялы, XV ст. з Лідскага замка, у адрозненні ад начыння XIV ст. маюць пакатыя і шырокія плечуки²⁷, што больш блізка да крэўскага матэрыйялу. Паводле В. Шаблюка такія гаршчкі з вертыкальнымі венчыкамі і даволі высокімі плечукамі належаць да тыпу 1В ды бытавалі ў XIV–XV стст.²⁸ Пашиярэнне ў XV ст. «пузатых» гаршчкоў з пакатымі і шырокімі плечукамі звязана з распаўсюджваннем у гэты час «глыбокіх» закрытых печаў. Каб ставіць у такія печы гаршчкі, патрэбны былі вілы, а найбольш аптымальным і ўстойлівым на вілах было менавіта начынне з шырокай верхняй часткай тулава²⁹.

Група II прадстаўлена начыннямі XVI–XVIII стст. Венчыкі сустракаюцца двух асноўных тыпаў – слаба прафіляваныя з вельмі кароткім венчыкам і адсутнасцю шыйкі (Іл. 33 : 4-6, 10, 12, 15, 16)³⁰ і складана прафіляваныя з акругленым кароткім венчыкам, выразна падкрэсленай шыйкай і высокімі плечукамі

(Іл. 33 : 14)³¹. Апошні тып складае толькі 10 % ад венчыкаў начынняў групы II. Агульная тэндэнцыя ў змене абрываў керамікі групы II ў паралельні з больш раннім – паступовае змяншэнне вышыні шыйкі і адхілення венца, спрашчэнне формы венчыка; у XVI ст. ужо пе-раважаюць начынні без шыйкі.³²

З усіх выяўленых фрагментаў керамікі толькі адзін належыць да белаглінянага посуду – гэта фрагмент донца (Іл. 33 : 17).

Такім чынам, выяўленыя пад час раскопак Юравай гары археалагічныя артэфакты адносяцца альбо да сферы будаўніцтва і інтэр’ераў (цвікі і элементы мэблевага дэкору і фурнітуры), альбо да сферы побыту чалавека (керамічны посуд, гузікі, нож).

Папярэднія выисновы

Падводзячы вынікі даследаванняў, можна сцвярджаць, што на Юравай гары знаходзілася драўляная пабудова, пастаўленая на падмурку, які быў выкладзены з камянёў, замацаваных невялікай колькасцю вапнавай рошчыны. Структура рошчыны мае значную колькасць дамешкаў дробных каменьчыкаў.

Паводле археалагічнага матэрыйялу і стратыграфіі шурфаў можна выказаць меркаванне, што пабудова на Юравай гары адносілася да XIV–XV стст. – то бок, да перыяду першапачатковага функцыя-навання Крэўскага замка.

Асноўны цёмна-шэры пласт на месцы даследавання ўтрымлівае ў сябе артэфакты як першапачатковага перыяду пабудовы (XIV–XV стст.), так і пазнейшага перыяду (XVI–XVIII стст.) і ўтварыўся ў выніку перамешвання розных адкладанняў. Гэты пласт утрымлівае таксама сляды пажару. Характэрна таксама, што менавіта гэты пласт перакрывае рэшткі

²⁵ Трусаў А. А., Собаль В. Е., Здановіч Н. І. Стары замак у Гродненскім раёне XI–XVIII стст. Гісторыка-археалагічныя нарысы. Мн., 1993. С. 46, Мал. 60, тып VIII; Краўцэвіч А. К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння... С. 110, Мал. 27-6 (Лідскі замак, XVI ст.); Краўцэвіч А. К., Якшук Г. М. Стары Мір. Мн., 1993. С. 52, Іл. 12-7, 8 (датаваны канцом XVI–XVII стст.).

²⁶ Трусаў А. А., Собаль В. Е., Здановіч Н. І. Стары замак у Гродненскім раёне XI–XVIII стст. Гісторыка-археалагічныя нарысы. Мн., 1993. С. 46, Мал. 60, тып VII; Краўцэвіч А. К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння... С. 110, Мал. 27 : 1–4 (Ашмяны, XIV ст.; Лідскі замак, XIV–XV стст.).

²⁷ Краўцэвіч А. К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння... С. 109–110, Мал. 27 : 3–4.

²⁸ Шаблюк В. У. Сельскія паселішчы Верхняга Панямоння XIV–XVIII стст. С. 56–57.

²⁹ Краўцэвіч А. К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння... С. 111.

³⁰ Тып 2А паводле Валерыя Шаблюка (Сельскія паселішчы Верхняга Панямоння XIV–XVIII стст. С. 56–57).

³¹ Тып 2Б паводле В. Шаблюка.

³² Трусаў А. А., Собаль В. Е., Здановіч Н. І. Стары замак у Гродненскім раёне XI–XVIII стст. С. 46; Шаблюк В. У. Сельскія паселішчы Верхняга Панямоння XIV–XVIII стст. С. 57.


падмурка. У квадратах 1 і 2 таксама зафіксаваны светла-шэры пласт, які разрывае цёмна-шэры пласт. Гэты пласт утрымлівае артэфакты XVII–XVIII стст. Усе пласты насычаны асколкамі снарадаў, гільзаў і шрапнелі часоў Першай сусветнай вайны.

Абрысы выяўленага падмурку (Іл. 10, 11; іл. 31 Дадатку 1) даюць падставы для рэканструкцыі параметраў мяркуемага будынку – гэта магла быць простакутная пабудова, якая мела памеры $4,5 \times 6,5$ м (Іл. 34).


Паводле атрыманых дадзеных і зулікам традыцыі драўлянага дойлідства і функцыянальнага прызначэння падобных канструкций, архітэктарам Андрэем Шулаевым зроблены варыянт рэканструкцыі вежы-дазорцы на Юравай гары (Іл. 36).

Адпаведна магчыма рэканструяваць выгляд комплексу Крэўскага замка, замкавага млына і вежы на Юравай гары (Іл. 37 Дадатку 1).

Вельмі цікава, што тэму сігнальной вежы ўласнымі творчымі метадамі




Іл. 34. Сітуацыйны план Юравай гары з размяшчэннем раскопу і рэканструкцыйнай абрысаў падмурку пабудовы.



Іл. 35. Язэп Драздовіч. Сігнальная вежа «Веджа». Тып гістарычнай беларускай будоўлі. 1920

даследаваў беларускі мастак Язэп Драздовіч. Пад час свайго «Менскага перыяду» у 1920 г. Драздовіч стварыў серыю малюнкаў «Тыпы старадаўній беларускай будоўлі»³³, сярод якіх маецца і архітэктурная-гістарычная фантазія пад назвай «Веджа» (Іл. 35) (пяро, туш, 14,2 x 15; НММ РБ)³⁴. Пры стварэнні гэтай графічнай рэканструкцыі мастер улічыў як харектар ландшафтных дамінантаў, так і традыцыі драўлянага дойлідства.

Увогуле ж практика пабудовы назіральных вежаў на тэрыторыі гістарычнай Літвы мае вельмі глыбокую традыцыю. Варта прыгадаць для прыкладу гарадзішча Кералай (V-I стст. да н.э.), калі на падставе матэрыялаў Э. Грыгальавічэне мастачкай К. Ярмалітэ выканана



Іл. 36. Рэканструкцыя вежы-дазорцы на Юравай гары. Архітэктар Андрэй Шулаеў, 2010

рэканструкцыя архаічнага тыпу такой вежы (Іл. 38 Дадатку 1).³⁵

Узгадаем таксама паведамленні прыбалтыйска-нямецкіх хронік пра выкарыстанне жамойтамі і літвінамі высокіх пагоркаў для мэтаў ваенай сігналізацыі – і перад намі пачынае вымалёўвацца новая панарама выкарыстання ландшафтных дамінантаў.

У заключэнні можна выказаць меркаванне, што пабудова на Юравай гары могла быць уключана ў абаронча-сігнальную сістэму Крэўскага замка. Юрава гары мусіць быць аднесена да ахоўнай тэрыторыі гістарычнага цэнтра Крэва.

³³ Язэп Драздовіч. Альбом-манаграфія. С. 12.

³⁴ Язэп Драздовіч. Альбом-манаграфія. № 27, с. 34.

³⁵ Grigalavičienė E. Kerelių piliaikalinis // Lietuvos archeologija. Vilnius, 1986. P. 94. Fig. 16; Zabiela, Gintautas. Lietuvos medinės pilys. Vilnius, 1995. P. 44.

дадатак I

да артыкула «Юрава гара: сакральны аб'ект
і археалагічны помнік»



Іл. 2. Фрагмент плану Крэва 1851 г.
З архіва аўтара, 2018.



Іл. 4. Фрагмент плану Крэва 1866 г.
З архіва аўтара, 2018.



Іл. 3. Фрагмент плану Крэва 1869 г.
З архіва аўтара, 2018.



Іл. 8. Юрава гары. Выгляд з усходу.
З архіва аўтара, 2011.

Дадатак I



Іл. 9. Шурф 2011 г. № 4 (кв. 1 Раскопу). Рэшткі мураванага падмурку. Выгляд з пайночнага ўсходу



Іл. 27. Квадрат 2. Усходні профіль. Паводле навуковай справаздачы, 2013



Іл. 21. Асколкі снарадаў часоў Першай Сусветнай вайны з квадратам № 3 – 4. З архіва аўтара, 2012




Іл. 28. Квадрат 3. Выгляд з поўдня. Паводле навуковай справаздачы, 2013



Іл. 26. Квадрат 1 (Шурф 4, 2011 г.). Выгляд з усходу. Паводле навуковай справаздачы, 2013




Іл. 29. Квадрат 4. Фрагменты падмурку. Выгляд з заходу. Паводле навуковай справаздачы, 2013



30. Квадраты 4, 2, 3. Выгляд з усходу.
іводле навуковой справаздачы, 2013



31. Квадраты 3, 2, 4.
чія падмурку. Выгляд з заходу.
іводле навуковой справаздачы, 2013



38. Рэканструкцыя назіральнай вежы
гарадзішча Кераляй, V—I стст. да н. э.
Паводле навуковой справаздачы, 2013.



37. Рэканструкцыя комплексу Крэўскага замка, замкавага млына і вежы
ча Юравай гары. Выгляд з паўднёвага заходу. Праект VKL3D, 2018